

УДК 634.737:581.16:631

Я. А. СІДАРОВІЧ, А. М. КУТАС, Н. В. ТРУХАН

УПЛЫУ СТЭРЫЛІЗУЮЧЫХ ЗЛУЧЭННЯУ НА ВЫХАД
ЖЫЦЦЯЗДОЛЬНЫХ ЭКСПЛАНТАЎ ІНТРАДУКАВАНЫХ САРТОУ
VACCINIUM CORIMBOSUM L., VACCINIUM VITIS-IDAEA L.
У КУЛЬТУРЫ IN VITRO

Адным з асноўных момантаў пры распрацоўцы тэхналогіі кланальнага мікраразмнажэння інтрадукаваных сартоў буякоў высокіх і брусніц звычайных з'яўляецца падбор стэрылізуючых злучэнняў, якія дазваляюць атрымаць высокі працэнт жыццяздольных эксплантаў.

Стэрылізуючыя злучэнні па ступені іх дэзінфікучага дзеяння ўмоўна можна падзяліць на некалькі груп: з моцным, сярэднім і слабым дэзінфікучым дзеяннем.

Да першай групы належаць ртуцьзмяшчальныя злучэнні (сулема, дыацыд, азотнакіслая ртуць), да другой — гіпахларыды натрыю, кальцыю, калію, хларамін, хлорная вапна, г. зн. злучэнні, якія маюць у сабе актыўны хлор. Трэцюю групу складаюць перакіс вадароду і перманганат калію з акісяльнымі ўласцівасцямі.

Найменш выражаным таксічным дзеяннем валодаюць хларамін і перакіс вадароду з прычыны іх хуткага раскладання. Яны выкарыстоўваюцца для стэрылізацыі мяккіх тканак, якія лёгка пашкоджваюцца. Злучэнні, якія маюць у сабе ртуць, выкарыстоўваюць у выпадку не-эфектыўнага дзеяння раствораў з наяўнасцю хлору.

Аналізуючы літаратурныя даныя, якія датычацца стэрэлізацыі расліннага матэрыялу пры ўвядзенні яго ў культуру *in vitro*, адзначым, што для стэрэлізацыі выкарыстоўваюць розныя стэрэлізуючыя злучэнні з рознай канцэнтрацыяй і часам экспазіцыі.

Так, для стэрылізацыі эксплантаў цукровых буракоў мэтазгодна выкарыстоўваць хларыд ртуці (канцэнтрацыя раствору 1%, час стэрылізацыі 1 мін) [1], для эксплантаў морквы — 10%-ны раствор гіпахларыду натрыю, 6%-ны раствор гіпахларыду кальцыю, 5%-ны раствор гіпахларыду калію, працягласць апрацоўкі 15 мін [2], для эксплантаў гіпахларыду калію, працягласць апрацоўкі 15 мін [2], для эксплантаў гіпахларыду калію, працягласць апрацоўкі 15 мін [2], для эксплантаў гіпахларыду калію, працягласць апрацоўкі 15 мін [2]. Чэнні з 10%-ным растворам перакісу вадароду на працягу 15 мін [3]. Лепшым стэрылізуючым агентам для протакармоў архідэяў з'яўляецца наступны састаў: 70%-ны этылавы спірт (час дзеяння 2 мін) + 0,1%-ны раствор дыацыду (час дзеяння 5 мін) + 10%-ны раствор хлараміну (час дзеяння 10 мін) [4].

дзеяння 10 мін) [4]. Для кожнага віду расліны аптымальны рэжым стэрэлізацыі, які садзейнічае высокаму выхаду жыццяздольных эксплантаў, вызначаецца эксперыментальным шляхам.

эксперыментальным шляхам.
Мэтай нашага даследавання з'явілася вывучэнне ўплыву стэрэйлі-
зуючых злучэнняў на выхад жыццяздольных эксплантаў інтрадукава-
най сартоў буйкоў высокіх і брусніц звычайных.

нных сартоў буякоў высокіх і брусніц звычайных.
У якасці стэрылізуючых злучэнняў выпрабоўвалі 0,1%-ны раствор
азотнакілага судземы, 0,8%-ны раствор
дыациду, 0,1%-ны раствор

серабра*, 0,04%-ны раствор азотнакіслай ртуці, 6%-ны раствор гіпахларыду кальцыю ў спалучэнні з апрацоўкай 70%-ным этанолам. Час экспазіцыі для этанолу склаў 5 с, для астатніх злучэнняў — 10 мін. Эксплантамі служылі верхавінкавыя і бакавыя пупышкі маладых пасткаў шасці інтрадукаваных сартоў буякоў высокіх і пяці сартоў брусніц звычайных (табліца).

Пасля стэрылізацыі матэрыял прамывалі ў трох зменах стэрыльнай бідыстыляванай вады па 15 мін у кожнай, затым высаджвалі на агары-заванае асяроддзе Андерсана. Колбы з высаджанымі эксплантамі змяшчалі на стэлажы, дзе тэмпература паветра складала 24 °C, асветленасць — 4000 лк, адносная вільготнасць паветра — 70%. Улік інфікаваных, акісленых і жыццяздольных эксплантаў праводзілі штодзень на працягу 2 тыдняў. Экспериментальная даная змешчана ў табліцы.

Лічбы ў табліцы сведчаць пра высокі выхад жыццяздольных эксплан-

Жыццяздольнасць эксплантаў інтрадукаваных сартоў буякоў высокіх і брусніц звычайных

Сорт	Стэрылізуючае злучэнне (канцэнтрацыя раствору, %)														
	Сулема—0,1			Дыацыд—0,1			Азотнакіслая ртуць—0,04			Азотнакісле серабро—0,8			Гіпахларыд кальцыю—6		
	I	A	Ж	I	A	Ж	I	A	Ж	I	A	Ж	I	A	Ж
<i>Буякі высокія</i>															
Atlantic	0 0	0 0	20 100	0 0	0 0	20 100	0 0	0 0	20 100	0 0	0 0	20 100	0 0	0 0	20 100
Concord	1 5	2 10	17 85	2 10	3 15	15 75	1 5	1 5	18 90	1 5	1 5	18 90	2 10	2 10	16 80
Tif blue	2 10	3 15	15 75	1 5	2 10	17 85	2 10	3 15	15 75	2 10	1 5	17 85	3 15	4 20	13 65
Delite	1 5	2 10	17 85	2 10	1 5	17 85	3 15	1 5	16 80	2 10	2 10	16 80	2 10	3 15	15 75
Woodart	1 5	3 15	16 80	3 15	3 15	14 70	1 5	3 15	16 80	3 15	2 10	15 75	2 10	4 20	14 70
Stanley	2 10	1 15	17 85	2 10	4 20	14 70	2 10	1 5	17 85	1 5	3 15	16 80	2 10	5 25	13 65
<i>Брусніцы звычайныя</i>															
Koralle	1 2	25 50	24 48	2 4	24 48	24 48	0 0	12 24	38 70	0 0	10 20	40 80	15 30	5 10	30 60
Masovia	2 4	27 54	21 42	1 2	25 50	24 48	0 0	10 20	40 80	0 0	11 22	39 78	20 40	7 14	23 46
Erntedank	1 2	20 40	29 58	2 4	22 44	26 52	0 0	14 28	36 72	0 0	12 24	38 76	24 48	4 8	22 44
Erntecrone	2 4	19 38	29 58	3 6	23 46	24 48	0 0	18 16	22 44	0 0	10 20	40 80	27 54	2 4	21 42
Erntezegeen	1 2	21 42	28 56	2 4	24 48	24 48	0 0	11 22	39 78	0 0	13 26	37 74	30 60	8 16	12 24

З а ў в а г а . Час экспазіцыі — 10 мін. I — інфікаваныя, A — акісленые, Ж — жыццяздольныя экспланты. У лічніку — колькасць эксплантаў, шт., у назоўніку — %.

* У апошні час у літаратуре можна сустрэць даная пра выкарыстанне азотнакіслага серабра ў якасці стэрылізуючага злучэння, якое валодае антымікробнай актыўнасцю [5, 6].

таў у сорту Атлантык. Незалежна ад віду стэрылізуючага злучэння ў дадзенага сорту выхад жыццяздольных эксплантаў склаў 100%.

Адносна нізкі выхад жыццяздольных эксплантаў харктэрны для сартоў Тыф блю (65%) і Стэнлі (65%) пры стэрылізацыі іх у 6%-ным растворы гіпахларыду кальцыю. Лепшымі стэрылізуючымі злучэннямі для сорту Тыф блю трэба лічыць дыацыд і азотнакіслае серабро з выхадам жыццяздольных эксплантаў 85%, для сорту Стэнлі — сулему і азотнакіслую ртуць. Высокі выхад жыццяздольных эксплантаў (90%) адзначаны ў сорту Канкорд пры стэрылізацыі іх растворамі азотнакіслай ртуці і азотнакілага серабра. Для сорту Дэлайт аптымальнымі стэрылізуючым злучэннем трэба лічыць сулему і дыацыд (выхад жыццяздольных эксплантаў 85%), для сорту Бударт — сулему і азотнакіслую ртуць (выхад жыццяздольных эксплантаў 80%).

Гэтыя факты з'яўляюцца сведчаннем залежнасці выхаду жыццяздольных эксплантаў як ад тыпу стэрылізуючага злучэння, так і ад сарставой прыналежнасці экспланта.

Для эксплантаў 5 сартоў бруsnіц звычайных аптымальнымі стэрылізуючымі злучэннямі з'яўляюцца азотнакіслая ртуць і азотнакіслае серабро, якія даюць 70—80% жыццяздольных эксплантаў (табліца). Высокі працэнт інфікаваных эксплантаў (30—60) адзначаны пры стэрылізацыі іх у 6%-ным растворы гіпахларыду кальцыю. Максімум акісленых эксплантаў назіраўся пры стэрылізацыі іх растворамі сулемы і дыацыду (38—50%, табліца).

Параўноўваючы працэнт выхаду жыццяздольных эксплантаў у 6 сартоў буякоў высокіх і 5 сартоў бруsnіц звычайных, трэба адзначыць, што больш жыццяздольных эксплантаў атрымана ў буякоў высокіх (65—100%) у параўнанні з такімі ў бруsnіц звычайных (42—80%) незалежна ад тыпу стэрылізуючага злучэння. Гэта абставіна сведчыць пра залежнасць выхаду жыццяздольных эксплантаў ад відавой прыналежнасці матэрыялу.

Такім чынам, на падставе аналізу вынікаў эксперыментальных даследаванняў па вывучэнні ўплыву стэрылізуючых злучэнняў на выхад жыццяздольных эксплантаў у інтрадукаваных сартоў буякоў высокіх і бруsnіц звычайных можна заключыць, што выхад жыццяздольных эксплантаў залежыць як ад тыпу стэрылізуючага злучэння, так і ад відавой і сарставой прыналежнасці расліны.

Аптымальнымі стэрылізуючымі злучэннямі для эксплантаў бруsnіц звычайных трэба лічыць 0,04%-ны раствор азотнакіслай ртуці і 0,8%-ны раствор азотнакілага серабра, для эксплантаў буякоў звычайных — 0,1%-ны раствор дыацыду, 0,1%-ны раствор сулемы, 0,04%-ны раствор азотнакіслай ртуці, 0,8%-ны раствор азотнакілага серабра.

Summary

The results of experimental investigations concerning the influence of sterilized combinations on the yield of viable explants of the introduced cultivars *Vaccinium vitis-idaea* L., *Vaccinium corymbosum* L. (in vitro culture) are given in the paper.

Літаратура

1. Casas A., Lasa J. M. // Ap. Estac. exp. Aula Dei. 1986. Vol. 18, N 1. P. 51—56.
2. Kiyosue Tomohiro, Kamada Hiroshi // Plant Tissue Cult. Lett. 1989. Vol. 6, N 3. P. 138—143.
3. Кудина Г. А., Довбыш Н. Ф. // Пром. ботан.: Состояние и перспективы развития: Тез. докл. респ. науч. конф., посвящ. 25-летию Донец. ботан. сада АН УССР. Киев. 1990. С. 193—194.
4. Raskauskas V., Karlauskiene R., Gudaviciene N., Sityvodyte D. // Науч. тр. вузов Лит. ССР. Биол. 1989. № 27. С. 36—42.
5. Ахмедова Ж. В. // Материалы Респ. конф. Алма-Ата, 1990. С. 117—118.
6. De Lange J. H., Williers P., Nel Magda // J. Hortic. Sci. 1987. Vol. 62, N 2. P. 249—252.